

## ПРАДМОВА.

Гэтая кніга складалася паводле загаду Акадэмічнага Цэнтру Наркамасьветы Беларусі ў 1921 годзе, калі было яшчэ вельмі цяжка акуратна даведацца аб тым, як адбілася сусьеветная вайна 1914—18 г. на політычнай карце Эўропы.

З гэтай прычыны было амаль-што немагчымым разьмеркаваць географічны матар'ял па сучасных політычных адзінках у іх дзяржаўных межах. У звязку з гэтым Эўропа ў гэтай кнізе разглядаецца па прыродных географічных краінах. Абставіны не дазволілі сваечасова выдаць кнігу, а ў цяпешнія часы, калі яна, нарэшце, выдаецца, ужо зьявілася маўжлівасць перарабіць кнігу, прымаючы пад увагу апошняя даныя аб прасторы й межах сучасных эўропейскіх дзяржаў. Аднак, політычныя межы застаюцца заўсёды больш-менш штучнымі. Агульна-эўропейская вайна лепей за ўсё паказала, што часам політычныя адзінкі ствараюцца пад уплывам у значнай меры выпадковых здарэнняў. Дзеля гэтага наўрад ці варта было-б зъмяніць характар кнігі.

У кнізе разглядаецца як Захадняя, гэтак і Ўсходняя Эўропа. Прыняты падзел Эўропы на абшары, староны й краіны ня зусім сходзіцца з звычайным падзелам. Да Ўсходняй Эўропы далучаны Дунайскія нізіны, якія звычайна лічацца часткай Захадняй Эўропы. Сухі стэпавы клімат, чорназемная глеба на грубым плаще лёэсу, рашучая перавага сельскай гаспадаркі над апрацоўчай прамысловасцю, нарэште нізкі ровень асьветы сярод насельнікаў гэтых нізін дазваляюць разглядаць іх побач з старонкамі паўднёвой стэпавай паласы Ўсходняй Эўропы. Наадварот, Фінляндыйя, Лапаршчына й Карэлія, якія часцей лічацца часткай Ўсходняй Эўропы, далучаны побач з Норвэгіяй і Швэдзіяй, як часткі Фінска-Скандинавскага масыву, да Захадняй Эўропы. Наагул, пры далучэнні тэй ці іншай краіны да таго або другога абшару, да тэй ці

Набрана й надрукавана ў 2-ой дзярж.  
друк. „БДВ“. Менск, зак. № 62  
Галоўліт № 3726. У ліну 8.000 экз.

другой стараны прымаліся пад увагу па магчымасці і будова паверхні, і кліматычны адзнакі, і склад расыліннасці, і асаблівасці грунтоў, люднасці і яе гаспадарчай дзейнасці.

Як падручнік, кніга не адпавядае програмам сямёхгадовай школы. Аднак, прымачы пад увагу, што школьныя программы ў беларускіх школах яшчэ ня могуць лічыцца аканчальна апрацованнымі, што географія Эўропы выкладалася ня толькі ў сямёхгадовых школах, але таксама і ў тэхнікумах, Акадэмічны Цэнтр лічыў пажаданым выдаць такую кнігу па географіі Эўропы, якой можна было-б карыстацца й на другой ступені навучання.

Пералічэнне географічных назоваў у некаторых месцах заменена пытаннямі. Зразумела, што кожны настаўнік, паколькі будзе лічыць патрэбным, павялічыць лік такіх пытанняў і, можа, прапануе вучням адказы на гэтыя пытанні запісваць у васобны сшытак.

З тэй прычыны, што значная частка беларускіх настаўнікаў прызыўчалася да расійскіх географічных тэрмінаў, даеца пераклад на расійскую мову некаторых беларускіх тэрмінаў.

Даныя аб работніцкім руху ў дзяржавах Эўропы запазычаны з кнігі „Ежегоднік Комінтерна. Петроград—Москва 1923. Изд. Ком. Инт“.

## Агульны агляд Эўропы.

Асаблівасці географічнага палажэння. Зямля й вада ня роўна разъмяшчаюцца па паверхні земнай кулі. У паўночнай паўкулі сухаземных просторau значна болей, чымся ў паўднёвой. Можна падзяліць земную кулю на дзіве паловы так, што на паверхні аднай паловы зымасцяцца, бязмаль-што ўсе контыненты, а другая будзе пакрыта амаль-што выключна водой. Першую з гэтых палоў завуць контынэнтавай паўкуляй, другую акіянічнай. Пасярэдзіне контынэнтавай паўкулі, абкружаная з усіх бакоў іншымі часткамі сьвету ляжыць Эўропа. Такое палажэнне вельмі карысна для Эўропы; ад яе блізка да ўсіх іншых залюдненых частак сухазем'я, апроч Аўстраліі; у Эўропе крыжуюцца ўсе галоўныя сусьветныя гандлёвыя дарогі, яна нібы пануе над зносінамі паміж іншымі часткамі земнай кулі.

Прыглядаючыся далей да географічнага палажэння Эўропы, убачым, што большая яе частка ляжыць у мерным кліматычным пасе. (Паводле карты азнач, між якімі градусамі географічнай шырыні і даўжыні ляжыць Эўропа\*). Гэта таксама вельмі выгодна для нашае часткі сьвету.

У гарачым пасе, напрыклад, дзе-небудзь каля роўніку, чалавек без вялікай працы знаходзіць ўсё патрэбнае для сваёго жыцця: вонітка там не патрэбна, бо цэпла; каб пад'есьці—досьць звяньць з дрэва пару бананаў або плод какосавай пальмы. Чалавек там ня мае прычын клапаціцца аб паляпшэнні сваіго дабрабуту і аб разывіцьці сваёй культуры. У халодным пасе, наадварот, чалавек знаходзіцца пад уціскам прыроды. Недахват стравы прымушае яго бязупынна клапаціцца аб эдабыванні штодзеннай яды, але нікія кlopаты не дазваляюць яму выйсці з галоднага й паўдэйкага стану. Перамагчы прыроду там занадта цяжка; шукаючы стравы, чалавек ня мае часу вымысляць лепшыя спосабы жыцця. У мерным пасе, каб здабыць сабе страву, вонітку й мяшканьне, чалавек мусіць напрагчы ўсе свае сілы, але за цяжкую творчую працу мае багатую нагороду. Прывода тут прымушае чалавека працеваць, вабіць яго творчасці й дапамагае разывіцьцю ўсіх яго сіл. Вось чаму культура эўропейцаў шпарка пашыралася й паглыблялася, пакуль не заняла першага месца сярод усіх культур сьвету.

\*) Геогр. даўжыню ўсюды трэба вылічваць ад Грынвіцкага палудзенініка.

Дужа выгодным зъяўляеца й палажэнне Эўропы ля берагоў Атлянтычнага акіяну. Гэты акіян лягчай мог набыць значэнне галоўнай гандлёвой дарогі съвету, чымся Вялікі або Індыйскі. Абодва галоўныя контынэнты (Эўропа, Азія й Афрыка з аднаго боку й Амерыка з другога), што ляжаць між Атлянтычным і Вялікім акіянамі, аддзяляюцца ад апошняга магутнымі недаступнымі горнымі ланцугамі і павернуты ў бок першага шырокімі раўніннымі прасторамі. Большаясьць насельнікаў абодвух галоўных контынэнтаў лягчэй можа дабраца да Атлянтыкі, чымся да берагоў Вялікага акіяну. Яшчэ важней тое, што Атлянтычны акіян уразаеца ў Эўропу *тысячамі мораў, затокаў і бухтаў*. Няма другой такіх частак съвету, у якой морскія затокі гэтак пашматалі, пакрайлі-б берагі сухазем'я, як у Эўропе. Унутраныя моры й затокі заходзяць у самую сярэдзіну нашае часткі съвету, так што няма ў ёй такога куточка, насельнікі якога так ці гэтак не залежалі-б ад мора.

Насельнікі ўзьбярэжжаў (а да іх у Эўропе належыць многа мільёнаў людзей, бо берагі вельмі даўгія) з даўных часоў прызываюцца плаваць на сваіх лодках, а потым і на караблех, спачатку каля берагоў контынэнту, а пасля ад гэтых берагоў да суседніх астравоў і нават далей. Такім чынам у Эўропе стварылася цэлая грамада людзей, прызываючых да мораходства й морскага гандлю, а самая Эўропа лягчэй магла скрыстаць выгады свайго палажэння й захапіць панаванье над сусветным гандлем.

(Паводле карты пераглядзі і вывучы назовы галоўных мораў, заток, праток, астравоў і паўвостравоў Эўропы).

Эўропа ўваходзіць у склад самага вялікага Старога, або Ўсходняга контынэнту (які абымае, апроч таго, Азію й Афрыку), а асобнай часткай съвету лічыцца толькі з прычыны сваёй вялікай вагі ў гісторыі чалавека. Фактычна, гэта вялікі паўвостраў Азіі, аддзелены ад яе горнымі ланцугамі Уралу й Каўказу. Самы Урал звычайна далучаецца да Эўропы, а Каўказ, цесна злучаны з заходня-азійскімі горнымі старонамі, часцей лічаецца за частку Азіі. Аднак гэтыя межы між Эўропай і Азіяй умоўныя, і абедзве гэтыя часткі съвету злучаюцца пераходнымі ашарамі, пераходзяць адна ў другую няпрыметна, паволі\*).

**Паверхня Эўропы.** Красаваньню нашае часткі съвету дапамагала й будова яе паверхні. Нізіны (наогул кажучы, выгаднейшыя для гаспадаркі, чымся ўзвышшы) складаюць у Эўропе  $\frac{2}{3}$  усёй паверхні, значна болей, як у іншых частках съвету. Аднак ёсьць тут ня мала й горных ланцугоў, якія ў розных кірунках пераразаюць Эўропу й дзеляць яе на многа асобных краін.

\* ) Даўнейшыя географы пад Эўропай разумелі толькі заходнюю яе частку, але з таго часу, як Усходняя Эўропа пакрысе ўвайшла ў круг культурных эўропейскіх старадаўніх, межы Эўропы адсунуліся на ўсход ад якіх складаюцца зоры Уралу. Некаторыя з сучасных вучоных падкрэсліваюць, што й па той бок Урала, у Заходнім Сібіры, пераразаюць адны й тыя самыя географічныя варункі, што і ў южнай Эўропе. Па іх поглядах запраудная Азія пачынаеца толькі за ракой Янісееем.

Вялікая рознастайнасць формаў паверхні робіць Эўропу краем асабліва дастасованым да разьвіцця культуры. Кожная з асобных краін Эўропы мае свае прыродныя асаблівасці, у кожнай з іх дзеяльнісць чалавека ўзде сваім асобнымі шляхам, у кожнай чалавек мусіць выдумляць свае асаблівіцьці спосабы барацьбы з прыродай. Горныя ланцугі Эўропы маюць багата выгодных праходаў і не перашкаджаюць населенікам краін, якія ляжаць абаналі гэтых ланцугоў, мяняюцца сваймі таварамі, а адначасна і ўсімі набыткімі ведамі, усімі палепшанымі ў сваіх абставінах жыцця спосабамі барацьбы за існаваньне. Рознастайнасць гэтых спосабаў у звязку з лёгкасцю зноса паміж асобнымі краінамі, амен ведаў паміж народамі Эўропы пашыралі съветапогляды эўропейцаў і такім спосабам дапамагалі разьвіццю іх культуры. Паводле асаблівасцяў будовы паверхні Эўропу можна падзяліць на 3 ашары:

1) *Усходняя Эўропа* зъяўляеца вялікай раўнінай, на якой пласты земнай кары ляжаць роўна, паземна, або зусім няпрыметна нахілены да кругавіду. Толькі на ўскрайках гэтую раўніну атачаюць горныя ланцугі. (Адшукай іх на карце і вывучы іх назовы).

2) *Паўночна-Заходняя Эўропа* здаўна была горным ашарам; здаўна пласты земнай кары тутака склаліся ў зморшчы. Але гэтыя горныя зморшчы існавалі міліёны вякоў, размываліся вадой, руйнаваліся пад упльвам зъменай тэмпературы, амаль-што зусім зраўняліся з роўнем мора, часамі апускаліся нават ніжэй гэтага роўня, заліваліся хвалямі мора й пакрываўся пластамі паземных морскіх адкладаў. Цяпер, як і ў южнай Эўропе, тут на паверхні пераважаюць паземныя пласты, але шмат у якіх месцах Паўночна-Заходній Эўропы земная кара патрэскалася, кавалкі зямлі між утворанымі шчылінамі павыпіраліся ў гару, падняліся над акружаючай мясцовасцю і зноў зрабіліся гары—так званымі горстамі. Месцы, наадварот, кавалкі між шчылінамі апускаліся й пераварнуліся ў катліны—так званыя грабэны.

Горстамі горы Паўночна-Заходній Эўропы адзначаюцца звычайна адхоннімі схіламі; вярхі іх або плоскія, або акругленыя.

(Пераглядзі па карце назовы гор і нізін Пн.-З. Эўропы).

3) *Паўднёва-Заходняя Эўропа* таксама багата на горы, але тамака горы маюць зусім іншы выгляд. Схілы іх зрывістыя, вярхі вострыя, высокія, зубкаватыя. Горы гэтыя й да сяю часу маюць выразную зморшчавую будову, пласты земнай кары выгінаюцца ў іх, як аркушки паперы ў выгнутым сыштку. Горы ў Паўднёвай Эўропе ўтварыліся многа пазней, як у Паўночна-Заходній. З гэтай прычыны яны не пасьпелі яшчэ гэтак зруйнавацца, як там, дасягаюць звычайна большай вышыні, часта сягаюць пад воблакі вышэй мяжы вечнага снегу.

Рознастайнасць іх форм залежыць ад рознастайнасці тых пластоў, з якіх складаюцца зморшчы. Мяккія гліны і маргалі лёгка змываюцца цяжкай вадой, а цвёрдые, моцныя вапнякі, пескавікі, асабліва-ж граніты й гнейсы застаюцца ў стане хрыбтоў і вострых вярхоў.

Нізінных прастораў у Паўднёвай Эўропе значна меней, чымся ў Паўночна-Заходній. Калі і ёсьць нізіны, дык звычайна яны маюць рэчнае паходжэньне, гэта значыць, зьяўляюцца даунейшымі морамі або вазёрамі, якія патроху засыпаліся гляістымі й пескаўскимі адкладамі рак. Месцам, як і ў Паўночна-Заходній Эўропе, тут трапляюцца плоскаўзвышшы, абкруженныя горстамі, але значна радзей, як там.




Рис. 1.—Карта гор, нізін і плоскаўзвышшы Эўропы.

(Паводле карты № 1 пералічы горныя зморшчавыя ланцугоў Паўднёвой Эўропы, назаві нізіны паміж імі і плоскаўзвышшы. Зьвярні ўвагу на кірункі горных ланцугоў. Ці не здаюцца адны зморшчавыя ланцугоў працягам другіх?).

Гораўтварэнье яшчэ й цяпер ня скончылася ў Паўднёвой Эўропе. Частыя моцныя землятрасеньні съведчаць аб нясупыннай падземнай дзеянасці. Аб гэтым-жа гаворыць існаванье там дзеяных вулькануў каля самага берагу Міжземнага мора (якіх?).

Эгаслыя вулькануў там яшчэ болей, але эгаслыя вульканы ёсьць і ў Паўночна-Заходній Эўропе, дзе некаторыя з іх захавалі нават свою правільнную форму стажкоў. Апроч вульканічных зьяў і землятрасеньняў у некаторых мясцовасцях, Эўропы заўважваюцца павольныя апусканні і ўздыманні земнай кары, гэтак званыя ве́каўныя ваганыні. Так, напрыклад, берагі Ледаватага й Нарвэскага мораў што-год уздымаюцца на 1 сантимэтр; паўднёвая берагі Німецкага мора, наадварот, марудна, зусім няпрыметна апускаюцца.

**Павярхойныя адклады.** Краявід асобых частак Эўропы ў значнай меры залежыць ад якасці тых адкладаў, што ляжаць на самай паверхні і складаюць так зв. падгрунцэ. Гэтыя адклады, самы верхні пласт зямлі, утварыліся ў апошнюю эпоху жыцця нашае плянэты, прыблізна ў працягу апошняга мільёна гадоў, калі Эўропа атрымала нарэшце свой сучасны выгляд. Прыблізна з мільён гадоў назад клімат Эўропы, да таго вельмі ѡцэплены і роўны, пачаў рабіцца халаднейшым. Пачалася непагода, пачаліся маразы. Зіма патроху работала даўжэйшай, лета пачало карацець. Пакрысе паўночныя часткі Эўропы зрабіліся такімі-ж халоднымі, як цяпер вярхні найвышэйшыя горы. Тамака пачало выпадаць столькі снегу, што за лета ён не пасыпляваў разставаць. Што-год павялічвалася тоўшча снегавога насыцілу, снег зьлежваўся, ператвараўся ў лёд. Як і цяпер, з вялікіх гор у нізіны спаўзаюць утвораныя з вечнага снегу ледавікі, гэтак і тады з узвышшаў Паўночнай Эўропы лёд пачаў скоўвацца на поўдзень і паўднёвы ўсход, пакуль не апрануў усю паўночную палову нашае часткі сьвету. Спаўзаючы на поўдзень, гэтыя вялізны ледавікі па дарозе абdziраў скалы, руйнаваў іх, адломкі іх пераціраў у каменьне, жвір, пясок і глей. Усе гэтыя адломкі скал, або гэтак званы морэнавы матар'ял, умярзалі ў лёд і разам з ім перасоўваліся туды, куды спаўзаў і дзе растапляўся ледавік. Потым, калі клімат Эўропы зноў пачяплеў і ледавікі зусім растапіліся, гэтыя адломкі засталіся па ўсёй Паўночнай Эўропе ў стане гэтак званых морэнавых грудоў і ўзоркаў.


Дзейнасць лёду была, такім чынам, двойчая. З аднаго боку ледавік абdziраў скалы, выкалываў у іх глыбокія ўмярзальнікі, з другога боку ён адкладаў морэны.

На поўначы Эўропы (напрыклад, у Фінляндыі, Скандинавії, Шотляндыі) گрунт ляжыць тонкім пластом, часта з-пад яго выглядаюць голыя скалы. Тут пераважвала так званае ледавікове выворванье; тутэйшыя скалы абышарпаны і абдрапаны лёдам.

З паўдня й паўднёвага ўсходу гэтую частку Эўропы ахапляе пасыпка мясцовасцяў з так званым морэнавым краявідам. Там на паверхні ля-



жыць грубы пласт пяскоў і глін, перамешаных з каменьнем. Там ледавік пераважна адкладаў морэны. Да гэтага пасу належыць, між іншым, Беларусь і ўсе краі, якія ляжаць навокала Беларусі.



Рыс. 2.—Карта разъмішчэння даўных ледавікоў у Эўропе. Стрэлкамі паказаны кірункі, па якіх сівояўся ледавік.

(На карце прасачы мяжу, да якой дасягалі даўныя ледавікі, што спаўзнулі з паўночна-эўропейскіх узвышшаў).

На поўдзень ад стараны даўнейшага зыледзянення, асабліва ў Паўднёва-Усходній Эўропе замест морэн, а месцам паверх іх ляжаць пласты лёэсу, складзеныя з дробных глястых частачак. Лёэс утварыўся ўжо па сканчэнні ледавіковага часу. Можна думаць, што ўтварыўся ён з найдрабнейшых частак глею, выдзымуханых ветрам з морэнавых адкладаў і перанесеных у стане пылу на поўдзень і паўднёвы-ўсход. У Паўднёвой Эўропе мала нанесеных грунтоў. Німа там ні морэн, ані лёэсу. Грунты тамака стварыліся з мясцовых скал праз шматвяковое іх выпятэрненне.

**Клімат.** Сучасны клімат Эўропы мерны і вільгатны. Нават тыя часткі Эўропы, што ляжаць на поўнач ад падканцавоснага кола, адзначаюцца мерным кліматам, а мора калі іх берагоў месцамі нават ніколі не замярзае. Параўнаўча з іншымі часткамі зямлі, якія ляжаць на аднай ітэй самай географічнай шырыні, Эўропа зьяўляецца занадта цёплай, нібы перагрэтай.

На шырыні падканцавоснага кола ў Грэнляндыі ляжаць тоўстыя пласты вечнага лёду, а ў Скандинавіі растуць харошыя лісы. На шырыні  $60^{\circ}$  пн. у Эўропе ў Бэргене сярэдняя тэмпература году  $+7^{\circ}$ , а ў Азіі ў м. Алекмінску  $-7,6^{\circ}$ . У Азіі і ў Амэрыцы на шырыні  $50^{\circ}$  пн. пануюць тундры, ральніцтва немагчыма, і сярэдняя тэмпература году на Сахаліне і на Лябрадоры ніжэй за  $0^{\circ}$ , а ў Эўропе на тэй самай шырыні на Рэне сярэдняя тэмпература году каля  $+10^{\circ}$ , добра растуць пшаніца, пладовыя дрэвы, а месцамі вінаграднік\*).

Галоўнай прычынай гэтай перагрэтайсці Эўропы зьяўляецца магутны морскі вадаток Гольфштром, што цячэ па Атлянтычным акіяне ад берагоў раўніковай Амэрыкі ў кірунку да берагоў Заходній Эўропы і прыносіць у эўропейскія моры цёплую раўніковую ваду.

Дзяякуючы Гольфштому, Барэнцева мора каля самых паўночных берагоў Эўропы ніколі не замярзае, таго часу як на Белым моры, да якога не дасягае Гольфштром, лёд паўгода перашкаджае паразоднаму руху. Асабліва лёгка прасачыць упływy Гольфштому ўзімку, бо ўзімку сухазем'е моцна ахалоджваецца, а мора, дзяякуючы Гольфштому, і ўзімку мае бязмаль такую самую тэмпературу вады, як і ўлетку. З гэтай прычыны ўзімку Эўропа зьяўляецца асабліва моцна перагрэтай параўнаўча з Паўночнай Азіяй і Паўночнай Амэрыкай, а розніца паміж зімой і летам у Эўропе меней, як ува ўсіх іншых частках сьвету, што ляжаць на тэй самай шырыні.


Роўнасьць і вільгатнасьць эўропейскага клімату ў значнай меры залежыць ад перавагі ў Эўропе заходніх вятроў. Эўропа ляжаць на ўсходнім беразе Атлянтычнага акіяну, значыць заходнія вятры прыносяць у Эўропу надморскае паветра. Улетку, як ведама, вада награваеца на гэтак моцна, як сухазем'е, дзеля таго ўлетку заходнія вятры прыносяць нам з мора прахалоду, зъмяншаючы сіпякоту. Узімку вада на так хутка ахалоджваеца, як сухазем'е, робіцца цяплейшай за яго; узімку заходнія вятры прыносяць у Эўропу цяплюню, зъмяншаючы вострасць маразоў.

Часта з заходу на Эўропу надыходзяць так званыя цыклёны, якія таксама прыносяць узімку сінегу і адлігу, а ўлетку—прахалоду й дождж. Паветра ў цыклёнах імкнецца з усіх бакоў да асяродку, а з асяродку ўздымаета ўгару і ахалоджваеца, прычым вадзянная пара згушчаеца ў хмары і выпадае ў стане сінегу або дажджу. Цыклёны захапляюць вялізныя кругі ў некалькі тысяч вёрст у папяроchniku і на Заходнюю Эўропу насоўваюцца адзін за адным, так што кожны кавалак яе блізка заўсёды знаходзіцца ў межах якой-небудзь часткі цыклёну.

Зразумела, што упływy Гольфштому і заходніх вятроў мацней адчуваюцца ў Заходній Эўропе, чымся на Усходзе. Асабліва перагрэтымі зьяўляюцца тыя часткі Эўропы, што ляжаць каля самага мора; на ўсход

\* ) Градусы тэмпературы паўсюды па Цэльсію.

сярэдняя тэмпэратура году зьмяншаецца, і па той бок Уралу зъяўляеца ўжо ніжэйшай за сярэднюю тэмпэратуру ўсіх мясцовасцяў, лежачых на тэй самай шырыні.




Рыс. 3.

Каб выразней выявіць асаблівасці клімату розных станак на картах, мясцовасці з аднаўковай сярэднай тэмпэратурай (гадавай або месячнай) злучаюцца гэтак званымі роўнацёплымі лініямі (ізотэрмамі). У Эўропе гадавыя роўнацёплыя лініі цягнуцца з паўночнага заходу на паўднёвы ўсход. Самая цёплыя часткі Эўропы ляжаць на паўднёвым заходзе, самая халодныя—на паўночным усходзе. Асабліва вялікая розніца між заходам і ўсходам узімку (чаму?). Роўнацёплыя лініі самага халоднага месяца (студзеня) цягнуцца ў Эўропе яшчэ пад большым кутом да роўналежнікаў з паўночна-паўночнага заходу на паўднёва-паўднёвы ўсход. (Дзе ў Эўропе зіма найціплейшая й дзе найболей сцюдзённая?) Улетку наадварот—роўнацёплыя лініі (напрыклад, самага дёплага месяца ліпеня) цягнуцца з паўднёвага заходу на паўночны ўсход, бо ўлетку ўсходняя Эўропа награваецца мацней за Заходнюю й адзначаеца большай цепласцю. (Чаму? У якой частцы Эўропы найціплейшае лета? У якой самае халоднае?) Розніца паміж тэмпэратурай лета й зімы павялічваецца з заходу на ўсход\*).

\* На шырыні  $56^{\circ}$  пн. Эдынбург (на заходзе) мае тэмпэратуру самага дёплага месяца  $+14,6^{\circ}$ , а самага халоднага  $-30^{\circ}$ ; (розніца  $=11,6^{\circ}$ ) Казань (на

ападкаў у Эўропе паўсюды выпадае досыць многа, але на заходзе болей, чымся на ўсходзе. Больш за ўсё ападкаў выпадае на заходніх схілах гор, бо там (усё роўна, як на асяродку цыклёнаў) вільгатнае паветра ўздымаецца ў гару, раптам ахалоджваеца і выпускае з сябе вільгаты у стане ападкаў.

З гэтай прычыны і снегавая мяжа на заходніх схілах гор ляжыць, звычайна, ніжэй, як на ўсходніх, бо на вярхох гор снегу таксама выпадае болей за ўсё на заходніх схілах.




Рыс. 4.

У Паўночнай і ў Сярэдняй Эўропе ападкі выпадаюць ува ўсе поры году—улетку трохі болей, чым узімку. На паўднёвым заходзе наадварот—колькасць летніх дажджоў зьмяншаецца, колькасць зімовых ападкаў павялічваецца. Па берагах Міжземнага мора, у гэтак званай падзваротнікавай Эўропе, улетку зусім ня бывае дажджу, а ўзімку дажджы выпадаюць часта, амаль штодзённа, але толькі ў стане ўлеваў. Раптам набягнуць хмары, выпадзе вялікі дождж, а праз гадзіну зноў неба робіцца ясным, і сонца хутка асушае зямлю.

ўсходзе) адпаведна мае  $+19,6^{\circ}$  і  $-13,8^{\circ}$  (розніца  $=33,4^{\circ}$ ). На шырыні  $46^{\circ}$  Ліону Заходняя Эўропе мае ў ліпені  $+21,2^{\circ}$ , у студзені  $+2,4^{\circ}$ , значыць, розніцу  $18,8^{\circ}$ , а Астрахань на ўсходзе адпаведна  $+25,5^{\circ}$  і  $-7,2^{\circ}$ , а розніцу  $32,7^{\circ}$ .

Паводле кліматычных асаблівасцяй Эўропу можна падзяліць на таякі самыя 3 абшары, як і паводле будовы яе паверхні: 1) Усходня-Эўропейская раёніна адзначаецца контынэнтальным, сухім кліматам; узімку тамака сцюдзёна, скроў ляжыць снег; лета-ж паразайна-чачае. 2) Захадня-Эўропейскі абшар мае морскі, вільгатны клімат; заўсёды там хмарна, лета паразайна-чачае прахалоднае, зіма мяккая, так што сталага снегавога насыцілу няма; замест снегу часта і ўзімку лъюцца дажджы, снег некалькі разоў сходзіць у працягу зімы або ляжыць толькі белымі плямамі сярод вялікіх прастораў голага грунту. 3) Паўднёва-Эўропейскі абшар адразьня-чца цёплым падзваротнікам кліматам, вечна ясным небам, дажджыстай цёплай зімой і сухім гарачым летам.

**Рэкі й вазёры.** У залежнасці ад будовы паверхні і ад клімату знаходзяцца галоўныя асаблівасці рэк. Зразумела, што ў Эўропе лёгка адразьніць трох тыпі рэк: Захадня-Эўропейскі, Усходня-Эўропейскі і Паўднёва-Эўропейскі, бо і паверхня, і клімат у кожным з трох галоўных аблшараў нашае часткі съвету—захаднім, усходнім і паўднёвым—маюць свае асаблівасці.



Рыс. 5. Карта разъмяшчэння ападкаў у Эўропе. (Лічбы азначаюць гадовую колькасць ападкаў у сантиметрах).

Рэкі ўсходня-эўропейскіх раёнов, дзе няма значных узвышшаў, маюць невялікі нахіл дна, цякуць паволі, ціхамірна. Вадападзелы паміж суседнімі вадазборамі тутака ня высокія, так што праз іх у старыя часы лёгка было перацягваць чайны з аднай ракі ў другую, а потым лёгка было пра-

капаць каналы. Дзякуючы сцюдзёной зіме, усходня-эўропейскія рэкі, напр., Волга, Днепр, надоўга замярзаюць.

Увясну, калі раптам растае насыпаны ўзімку грубы пласт снегу, гэтая рэка широка разъліваюцца, часта на некалькіх вёрст ушыркі. Затое ўлетку, з прычыны сильнай сухменасці, яны мялеюць, драбнейшыя з іх часамі зусім усыхаюць і нават найвялікшыя рэкі робяцца такімі мелкімі, што па іх ледзьве могуць плаваць пароходы.

(Вывучы па карце, якія рэкі працякаюць па Усходняй Эўропе).

У Захадняй Эўропе рэкі, напр., Рэн, Рона, звычайна пачынаюцца ў горах, адразьняюцца, з гэтай прычыны, шпарчэйшым бегам, а дзякуючы мяккаму вільгатнаму клімату маюць заўсёды багата вады. Адлікная зіма перашкаджае іх замярзанню на працяглы тэрмін, некаторыя з іх замярзаюць толькі калі берагоў ды й то ня кожны год. Адсутніцца снегавога насыцілу выклікае адсутніцца веснавых разводзьдзяў. Калі там і бываюць паводкі, дык пераважна ўлетку ў той час, як растаюць снегі на вялізных горах, напр., Альпах, у вышнявінах гэтых рэк. Летняя абмяленыні тамака адбываюцца вельмі рэдка, бо лета прахалоднае, хмарнае. Па шмат якіх реках пароходы могуць плаваць скроў цэлы год.

(Пераглядзі па карце адзначаныя там рэкі Захадняй Эўропы).

У Паўднёвой Эўропе рэкі бягуть паміж высокіх гор, часамі прытынкаюцца праз іх, утвораюць парагі і вадаспады. Улетку, калі там бываюць сухмені, гэтая рэка, звычайна, перасыхаюць, а ўзімку пасылья дажджоў моцна разъліваюцца. За выняткам некалькіх буйнейших рэк, якія жывяцца горнымі ледавікамі і бягуть па нізінах, рэкі Паўднёвой Эўропы зусім ня прыгодныя для руху судзінаў.

(Пераглядзі па карце галоўныя рэкі паўднёвых паўвостраваў Эўропы). Асаблівасці рэк і выгляд рэчных далін залежаць ад грунтоў, па якіх яны працякаюць. Там, дзе на паверхню выходзяць цвёрдые скалы, рэкі не пасыпелі прамыць сабе запраудных далін, часта там яны ўтвораюць парагі і вадасцёкі; наадварот—там, дзе на паверхні ляжаць мяккія пласты, рэкі пракапалі сабе широкія выразныя даліны і цякуць павольна.

Выгляд рэчных далін залежыць і ад пахаджэння рэк. На поўначы Эўропы, дзе калісь існаваў вялікі ледавік, рэкі маюць *вазёрнае* пахаджэнне. Вышчарбленыя ледавіком яміны, а таксама і катліны між морэнавымі грудамі па сканчэнні ледавіковага часу пакрыты напаўняліся водой і давалі сток у тых ямінах, якія ляжалі ніжэй. Тыя, з свайго боку, хутка перапаўняліся і давалі сток далей, пакуль сток апошніх ямінах не дасягаў да мора. Так усе прасторы даўнага заледзянення пакрыліся сеткай вазёраў і стокаў між імі. З часам некаторыя вазёры павысіхалі або пераўрнуліся ў болоты, але ад іх засталіся пашырэнні ў рэчных далінах. Такім спосабам рэкі Паўночнай Эўропы маюць даліны то вузкія, дзе даўней былі вазёрныя стокі, то широкія, дзе даўней існавалі самыя вазёры.

Там, дзе на паверхні ляжыць лёс рэкі маюць *раўчаковае*.

пахаджэнъне. Лёэс лёгка размываецца і выносіцца вадой. Кожны вялікі дождж можа размыць маленьку баразёнку на полі ў равок, які з часам ператвараецца ў значны раўчак, па дне якога бяжыць іншы раз невялікі ручай. Што-год шырэе ды паглыбляеца раўчак і нарэще можа перавярнуцца ў даліну запрауднай ракі. Так з раўчакоў утварыліся, бязмаль усе рэкі Паўднёва-Усходній Эўропы, дзе лёэс ляжыць асабліва грубым пластом.

Найвялікшыя стокавыя вазёры сустракаюцца ў Паўночнай Эўропе, дзе калісь існаваў даўны ледавік. Асабліва многа іх на Фінска-Скандинавскім паўвостраве, дзе ледавік тримаўся долей за ўсё. Там вазёры стварыліся з ямінаў, выкананых лёдам у тых скалах, па якіх ён соваўся. Усе яны выцягнуліся з паўночнага заходу на паўднёвы ўсход у тым кірунку, у якім спаўсаў ледавік. Вазёры гэтая разльваюцца, маюць сотні вузкіх і даўгіх затокаў і займаюць вялікія прасторы. Голыя або пакрытыя лесам скалы паўсюды там чаргуюцца з вазёрамі і складаюць разам з імі вельмі прыгожы краявід.

Часта трапляюцца вазёры і там, дзе ледавік пераважна адкладаў морэны, а не абdziраў скалы: у Паўночнай Маскоўшчыне, калі паўднёвых берагоў Балтыцкага мора, на Беларусі і г. д. Але тут вазёры ня маюць правільнай формы, заўсёды выцягнутай у вадным і тым самым кірунку.

Тут вазёрамі зрабіліся катліны, што ўтварыліся паміж морэнавых грудоў і ўзгоркаў, а ня яміны, выдраныя лёдам у скалах. На межах краю згладжаных і абдрапаных скал і краю перавагі морэнавых адкладаў утварыліся самыя вялікія вазёры Эўропы: Ладаскае і Онескае. Паўночныя часткі гэтых вазёроў стварыліся праз вышчарбленьне ямін у скалах, а на паўднёвай іх мяжы адкладаліся вялізныя масы морэн.

Вазёры ледавіковага пахаджэнья сустракаюцца і ў горных мясцоўсцях, асабліва ў Альпах, бо ў ледавіковы пэрыод і іх лёд апранаў аж да самай падставы.

Зусім іншае пахаджэнье маюць вазёры крайняга паўднёвага ўсходу Эўропы. Гэта рэшткі вялікага мора, якое аддзяляла калісь Эўропу ад Азіі і злучала з Чорным морам Каспійскае й Аральскае вазёры. Усе тамтэйшыя вазёры маюць салоную воду, бо ня маюць стоку, а аддаюць воду толькі праз параваньне. Між тым соль, якую прыносяць прытокі вазёроў, кожны год павялічваецца ў колькасці, што-год асаджваецца на дне вазёра і нарастает грубым пластом.

**Расылінасць і грунты.** Дзякуючы вільгатнаму клімату, Эўропа адзначаеца перавагай мокралюбных расылінных згуртаваньняў: балот, лясоў, лугоў. Балот асабліва многа на крайній поўначы, у так званай тундре. Клімат там халодны: лета кароткае, зіма даўгая, сьцюдзёная. Улетку грунты ледзьве пасыпваюць адтаваць на самай паверхні, а на глыбіні 1-1½ арш. знаходзіцца грунт вечна мёрзлы. Дрэвы ня могуць расыці ў той старане, бо вечна мёрзлы грунт перашкаджае ўзрастанню дрэўных карэніньняў. (Адгэтуль паходзіць і слова тундра—пазыранску

„тундра“ значыць „бязлесная зямля“). Хіба дзе-ні-дзе спаткаеш крыную карлу-бярозку або паўзучую падканцовскую вярбіну.


Свайম знадворным выглядам тундра нагадвае нашыя імшары. Неаглядныя прасторы пакрыты там толькі тарфянымі мохам, у якім хаваючыя журавіны ды расіца. Па сушэйшых месцах расыце яшчэ брусьнічнік, розныя краскі і травы, а там, дзе на паверхню выступаюць голыя скалы, трапляюцца галоўным чынам сівия лішай, напрыклад, так званы аленяў мох, які дадае тундры ўлетку шэры, нудны, аднастайны колер. Узімку тундра на многа месяцаў апранаеца скроў грубым насыцілам снягом.

На поўдзень ад тундры цягнецца значна шырэйшы пас ігластых лясоў. На заходзе (на Фінска-Скандинавскім паўвостраве) гэтая лясы складаюцца толькі з хвой ды елак, сярод якіх часамі туляцца бярозкі. На ўсход ад Онескага возера да гэтых дрэў патроху далучаюцца сібирскія гатункі ігластых дрэў: сібирская мадрына, сібирская ельніца, сібирская кядровая хвоя. Гэта—так званая тайга, лес, досыць рэдкі, складзены з дрэў, пакрытых лішаймі, ня вельмі высокіх, хация ўжо і старых. Па вадападзялах сярод ігластых лясоў раскіданы вялізныя прасторы імшараў, нібы тундравыя астравочкі сярод тайговага мора. Калі Фінскае затокі, Нявы й Вышній Волгі да ігластых дрэў далучаюцца патроху шырокаліставыя дрэвы: дубы, клёны, ліпы, вязы. Тайга пераходзіць у пас мяшаных лясоў, да якога належыць між іншым і Беларусь. Чым далей на поўдзень і заход, тым цяплейшы клімат, а з гэтай прычыны тым часцей і часцей сустракаюцца ліставыя дрэвы ў пасе мяшаных лясоў. Ужо на Беларусі можа расыці граб, які ня можа вытрымаць зімовых халадоў Маскоўшчыны, а на заходзе Эўропе, дзе зіма яшчэ цяплейшая, могуць расыці яшчэ далікатнейшыя дрэвы, напрыклад, бук, якога няма ўва ўсходній Эўропе, у тым ліку й на Беларусі. На крайнім заходзе да буку далучаюцца ядобны каштан, грэцкі арэх і некаторыя вечназялённыя дрэвы. Сярод мяшаных лясоў часам яшчэ сустракаюцца імшары, але часцей з лясамі там чаргуюцца травяныя балоты, дзе пануюць ня мох, а асака, чарот, касачы, бабок і іншыя балотныя расыліны. Вельмі многа такіх балот на Палесьсі. Мяшаных лясоў засталося значна меней, як ігlastых. У пасе мяшаных лясоў раней асталяваліся людзі, раней началі займацца ральніцтвам і павысякалі значна большыя прасторы, як на поўначы. Асабліва зымніуся выгляд расылінасці ў Заходній Эўропе. Лясы там замяніліся нівамі, садамі ды паркамі, а калі дзе-колечы і захаваліся лясы, дык пераважна штучныя, насаджаныя чалавекам.

Грунты лясных краёў зымяшчаюць мала спажыўных для расылін частак перагною. У лесе заўсёды ў грунтох шмат вады, якая раскладае перагной і выпаласкае яго з грунту. Дзеля гэтага перагной там ёсьць толькі ў малой колькасці, галоўным чынам, у самым верхнім пласціце, у якім замацоўваюцца карэнічкі траў. Гэты пласт завецца дзярном і мае


цёмны колер. Пад ім звычайна ляжыць чысты шэры пясок, які дастаў на зоў падзолу, бо колерам нагадвае попел, залу. Падзолыныя глебы звычайна ня вельмі ўрадлівя ѹ патрабуюць добрага гною.

Ува Ўсходній Эўропе па паўднёвай мяжы мяшаных лясоў цягнеца няшырокай істужкай паласа, так званага, лесастэпу. Паласа гэтая цягнеца ад Сярэдняга Днястра на паўночны ўсход да Самарскай Луکі на Волзе. Там сустракаюцца толькі гаі пераважна дубовых дрэў, раскіданыя сярод шырокіх прастораў стэпу. Яшчэ далей на паўднёвы ўсход зынкаюць апошнія гаі, і да самых берагоў Чорнага ды Азоўскага мора застаецца запрудны кавыльны стэп. Лета там гарачае, а зіма халодная, клімат сухі, контынэнтавы. Расыліны добра адчуваюць сябе там толькі ўянсну, паслья таго, як растане снег і зробіць зямлю больш-менш вільгатнай. Уянсну стэп пакрываеца многалічнымі пярэстымі краскамі: туляпамі, нарцысамі, лялеямі, касачамі. Большаясьць гэтых красак мае пад зямлём цыбуліну, бульбіну або яшчэ якое падземнае сцябло, а дзякуючы гэтаму расыліна можа перацярпець халодную зіму, хутка зазелянне ўянсну, адкрасуе, прынясе плады і пасльпее да летняй сьпекі скончыць сваё штогоднє жыццё. У пачатку лета пярэстыя краскі выціскаюцца кавылём і іншымі шэра-зялёнымі травамі, а ў сярэдзіне лета



Рыс. 6.—Карта расылінасці Эўропы.

толькі палын яшчэ застаецца дзе-ні-дзе сярод эгалелых прастораў. Стэп тады набывае жаўтаваты колер, грунт трэскаецца, кожны парыў ветру ўздымае клубы пылу. Увесень адрываюцца ад карэння клубкі кусточкай „перакаці-поля“ і коцяца па зямлі пад парывамі ветру. Аднак часамі паслья даждоў і ўвесені стэпавыя травы яшчэ раз зазеляненуць, каб з пачаткам зімовых марозу схавацца пад снегавой коўдрай. Сухі клімат і шкодны для расылін солі, якімі багата на невялікай глыбіні стэпавая глеба, перашкаджаюць узрастанню там лясоў. Хіба па рэчных далінах ды па рабах, дзе вада пасльпела выпаласкаць соль з грунтоў, сустрэнем які гаёк ці зарасьнік.



Рыс. 7.—Карта глебаў Эўропы.

Пад стэпавай расылінасцю на лёссе ўтварылася найлепшая чорназемная глеба. Дзякуючы сухому клімату, перагной, які ўтвараеца з стэпавых пружнучых траў, не вымываецца з глебы; і чорназем лесастэпавай і стэпавай паласы зъмяшчае яго вельмі многа. З гэтаяе прычыны чалавек хутка пасльпей узараць амаль-што ўесь той край. Цяпер там амаль-што няма кавалкаў нечапанага стэпу.

Чорназемныя кавыльныя стэп пакрывае паўднёвы пас Усходній Эўропы і абедзье Дунайскія нііны, а калі Каспія і месцам на Паўночным Крыме яго замяняе палынавы стэп, у якім ужо ня можа расыці ані кавыль, ані цыбулінныя краскі. Замест іх застаюцца толькі палын, чарнобельны



гэтак званыя салянкі, што могуць жывіца салонай вадой. Глебы ў палычавым стэпе ўжо не чорназемныя, а так званыя бурыя, з малым процэнтам перагною, або насякнутая сольлю саланчакі.

Паўднёвая Эўропа, дзе маразоў ня бывае, але летнія сухмені яшчэ макнейшыя, як у стэпе, адзначаецца перавагай вечназялённых дрэў. Лісьце гэтых дрэў мае тоўстую скучачку, якая засланяе мякіш ліста ад падравання.

Увясну, пасль зімовых дажджоў, дрэвы й кусты, гэтак званыя, Міжземнаморскай Эўропы красуюць кветкамі рознага колеру, зелянеюць прыгожымі бліскучымі лістамі і маюць асабліва прыемны харошы выгляд. Улетку лісты пакрываюцца пылам і маюць няпрыгожае шараватае адценінне.

Калісь расылі там вялікія вечназялённыя лісы, але з даўных часоў людзі павысякалі іх, і яны замяніліся хмызьнякамі—гэтак званымі макісамі, у склад якіх уваходзяць олеандры, мірты, ляўры, магноліі, сунічныя дрэвы й г. д. Вялікія дрэвы сустракаюцца тутака толькі пад аховай чалавека, як напалову культурныя расыліны. Сюды належаць з ігластых: купрес, міжземнаморская хвоя, з ліставых—корачны й каменны дубы, а асабліва тыпова для краю карыснае алейнае дрэва, з плadoў якога выцікаюць гэтак званы прованскі алей.

Глеба Паўднёвой Эўропы, гэтак званы чырвоназем, зъмяшчае многа вапны і падмешкай жалеза афарбованы ў чырвоны колер.

Урадлівасць гэтае глебы меншая за ўрадлівасць чорназему, але дзякуючы цэпламу клімату, пры штучным абавадненні там бываюць ураджайныя яшчэ лепшыя.

**Жывёлы.** Жывёлы, асабліва зъяяры й птушкі, якія маюць заўсёды роўную тэмпературу крываі, меней залежаць ад клімату, чымся расыліны. Некаторыя з жывёл, што на волі жывуць у напаленых сонцам гарачых пустынях, лёгка могуць вытрымаць вельмі сьцюдзёныя зімы, напрыклад, у зоолёгічных садох Ленінграду або Масквы. З другога боку, зъяяры й птушкі лягчэй могуць перасяляцца з месца на месца, бо маюць здольнасць самастойна перасоўвацца—бегаць або лётаць. Тымчасам, як расыліны, што растуць абапал вялікіх горных ланцугоў, звычайна належаць да розных відаў і гатункаў, жывёлы меней залежаць ад такіх прыродных перашкод, бо могуць пераходзіць праз самыя высокія горы, праз пустыні, а часамі праз ракі і нават морскія пратокі. Аднак жывёлы залежаць ад колькасці спажывы. Болей за ўсё спажывы яны знаходзяць у раўніковых лісях, і з гэтай прычыны там іх асабліва многа. У тундры, наадварот, расыліннасць скудная, спажывы мала, а дзеля таго і жывёл там меней. Можна сказаць, што разъмішчэнне жывёл, залежыць ад разъмішчэння расылін, бо расыліны зъяўляюцца іх галоўнай спажывай. Некаторыя жывёлы дапасаваліся да жыцця выключна ў якім-небудзь адным расылінным згуртаваньні—у лесе, у стэпе, у тундры або ў пустыні. Праўда, часта тундравыя жывёлы су-

стракаюцца і ў лесе, а часамі ў стэпе і наадварот, але значная частка жывёл можа лічыцца тыповай для адпаведнага пасу расылінных згуртаваньняў.

Па берагах Ледаватага мора жыве вельмі многа ўсякіх птушак. Там яны жывіца рыбай, якую ў дастатку знаходзяць у моры, і па скалаватых астравочках гніздуцца вялікімі статкамі, утвараючы гэтак званыя „птушыныя гарады“ або „базары“. Чайкі, бакланы, гагі, пух якіх лічыцца асабліва каштоўным, рыбаловы і іншыя птушкі, як мурашкі ў мурашніку, перапаўняюць гэтыя „базары“, і калі стрэл паляўнічага ўзгоніць іх з вострава ў паветра, яны сваім множствам, як хмары, засланяюць сонца.

Рыбай Ледаватага мора жывіца й морскія зъяяры: нэрпы, маржакі, кіты, бялугі і іншыя рыбазльверавыя жывёлы, далей—белая мяձьведзі і шэраг іншых. Белая мяձьведзі часам заходзяць і ў тундру, але там пераважваюць свае асаблівыя гатункі жывёл, дастасаваныя да жыцця ў гэтай, таксама халоднай і сънежнай, старонцы. Большасць тундравых жывёл мае прынамсі ўзімку белую шэрсьць або белае пер'е, няпрыметнае на белым тле сънягоў. Такое адзенінне дапамагае ім хавацца ад ворагаў. Улетку звычайна белая вонратка жывёл замяненца на шэрую або рудую. Болей за ўсё ў тундры лемінгаў, або падканцовочных мышэй, і пардваў, або белых курапатак. Іх лосьяць і імі жывіца пясы, або блакітныя лісы, і сънежныя совы. Улетку над балотамі тундры лётаюць цэлымі хмарамі і слупамі камары, мошки і іншыя казюлькі, і прынаджаюць у тундру прылітаючых з выраю жураўлёў, гусей, качак і г. д. Дамовых жывёл у тундры яшчэ вельмі мала. Халодны клімат і недахват корму прымушае чалавека здавальняцца гадоўляй самых нягрэблівых жывёл: паўночных аленяў і сак.

У ігластых лісях, у тайзе дрэўнымі пучкамі жывіца глушцы, цечярукі і рабкі, хваёвым і яловым насеннем кормяцца вавёркі, якія асабліва любяць насенне сібірскай кядровай хвоі (кедру), так званыя „кядровыя арэшкі“. Ваўкі, мяձьведзі й лісы, якія жывіца гэтымі дробнымі жывёламі, зъяўляюцца агульна-эўропейскім мясажэрамі, але ў тайзе іх захавалася асабліва многа, бо здабычы там хапае, а ворагаў—людзей—мени, чымся ў старонках, лежачых далёка на поўдзень.

Болей тыповымі тайговымі мясажэрамі лічачца куніцы, гарнастай, расамахі й рысі, але із іх толькі расамаха не сустракаецца ў мяшаных лісях, напрыклад, у нас на Баларусі.

З буйных капытнікаў у тайзе жывуць ласі, якія зноў ня вельмі рэдка спатыкаюцца і ў нашым краі.

У мяшаных лісях даўней вадзілася вельмі многа зъяяроў, але цяпер іх тутака засталося мала, бо чалавек тут з даўных часоў пачаў паляваць іх і ўсюды пасыпей іх зьнішчыць. Даўней, напрыклад, паўсюды ў мяшаных лісях жыў вялікі бык—зубар, але здаўна чалавек паляваў гэтага буйнога зъвера дзеля яго смачнага мяса. Пакрысе зубры зъявіліся амаль-


што паўсюды, і толькі ў нас на Беларусі ў Белавескай пушчы, пад аховай закону, ён захаваўся да самых апошніх часоў. Другі капытнік—дзікая каза або алень-казуля—таксама мала дзе захаваўся ў Эўропе, але на беларускіх пушчах дзікіх коз яшчэ многа па густых немярэчах. У парках Заходній Эўропы ў стане напалову свойскага зывера трymаюць яшчэ звычайнага аленя, дужа прыгожага зывера, кроўнага ласём і дзікім козам. Дзік або кабан любіць жыць па дубнякох, супракаецца, між іншым, і ў нас, напр., у Меншчыне. Бабры, хаяць рэдка, да сяго часу трапляюцца на Беларусі, але ўжо зьніклі ў іншых краёх Эўропы. Да жывёл мяшаных лясоў Эўропы належыць і вожык, які адгэтуль распаўсюджыўся, бязмаль па ўсіх куткох нашае часткі съвету. З мясажэрой па мяшаных лясох, апрач лісаў, мядзьведзяў і ваўкоў, спатыкаюцца выdry, барсуки і дзікія каты (апошнія жывуць аднак толькі ў Заходній Эўропе і не заходзяць нават у суседнюю з ёй Беларусь). Асаблівия жывёлы водзяцца на высокіх горах: у Альпах, Карпатах, Пірэнэях. Маленькімі статкамі тамака па горных лугах пасвяцца дзікія казлы-туры і антылэпы-серны; з дробных сысунуў грызуны-бабакі жывуць каля самай снегавой мяжы, а на вярхах гор гніздацца арлы-ягнятнікі.

У стэпавых краінах жывуць пераважна такія жывёлы, якія могуць або шпарка бегаць і такім спосабам уцякаць ад сваіх ворагаў, або рыць сабе пячуркі ў зямлі, каб схавацца ад небяспекі. Свістуны або аўражкі (сусылкі), розныя палявыя мышы, хамякі—асабліва тыповыя зывярочки стэпу, у якіх іх лічаць за вельмі дакучных шкоднікаў збожжа. З птушак у стэпе жывуць вялікія шпарка бегаючыя дропы-дудакі, стрэпеты, кроншнэпы, далей пералёткі, курапаты, жаўранкі, якія палююць драпежнікі: стэпавыя арлы, каршуны, сокалы. Ад таго часу, як чалавек павысякаў лясы і пераварнуў іх на штучны стэп—нівы, шмат якія стэпавыя жывёлы прабраліся далёка на поўнач, так што аж каля вусцяця Паўночнай Дзвіні можна пачуць сълевы жаўранка і голаснае бульканыне пералёткі. Мусі быць з стэпу паходзяць і шарак і крот, звычайнія жывёліны нашых краёў. Адразу кідаецца ў очы ў стэпе багацце сустаўчатаногіх: конікаў, шаранчакоў, шкодных кусцільных тарантулай і скорпіонаў.

Паўднёвая Эўропа па сваім зывярным съвеце мае шмат супольнага з Афрыкай. Даўней там трапляліся нават львы і гіены, ды яшчэ й цяпер над Гібральтарскай пратокай на Пірэнэйскім паўвостраве жывуць бясхвостыя малпы „маг“ . У паўднёвой частцы Апенінскага паўвострава сустраўкаюцца іглакі, крышку падобныя да нашага вожыка (але яны належыць да грызуноў). На Балканскім паўвостраве трапляюцца сабакі-шакалы, на астраўах Сардынія й Корсіка—дзікі баран-муфон, на Пірэнэйскім паўвостраве яшчэ невялічкі мясажэр генэта афрыканскага пахаджэння. Паўсюды ў Паўднёвой Эўропе жыве шмат розных вужак і яшчарак, у тым ліку хамелеонаў з даўгім чарвяпадобным языком і зьменным колерам скуры.


Люднасьць. У сучаснай Эўропе засталося ўжо мала лясоў, а нечапаны стэп зрабіўся поўнай рэдкасцю. У некаторых мясцовасцях дзікая

расыліннасць зусім мала ўплывае на краявід. На месцы лясоў з'явіліся нівы, вёскі і гарады; сенажаці і палі замянілі прасторы нечапанага стэпу. Яшчэ меней, чымся дзікія расыліны, кідаюцца ў очы дзікія жывёлы. Нават па самых глухіх месцах рэдка калі можна ўбачыць дзікага зывера. Адны з сучасных зывяроў хаваюцца па мярлогах, з якіх вылазяць толькі ўночы, калі іх ня можа сустраць чалавек, другія жывуць у такіх нетрах і немярэчах, што і самы лоўкі паляўнічы рэдка калі можа падсачыць іх. Затое паўсюды на месцы дзікіх зывяроў пасвяцца дамовыя жывёлы: коні й быдла, авечкі й козы, сівінны й хатнія птушкі. Усе гэтыя зъмены ў расылінным і зывярынам съвеце Эўропы зрабіў чалавек. Ні ў аднай частцы съвету дзейнасць чалавека не выяўляецца ў такой меры, як у Эўропе. Тутака чалавек паўсюды ўплывае на краявід, зъмяняе і, можна казаць, творыць яго. Нельга ўяўіць сабе эўропейскі краявід без удзелу ў ім чалавека. У нашай частцы съвету чалавек і вынікі яго працы кідаюцца ў очы перш за ўсё ў болей за ўсё. Аднак, хаяць чалавек сам творыць зъмены ў краявідзе, сам уплывае на прыроду, ён з свайго боку й сам залежыць ад гэтай прыроды, працуе ў тым ці іншым напрамку ў залежнасці ад асаблівасцяў яе, будзе тыя ці іншыя хаты, тыя ці іншыя паселішчы, вырабляе тыя ці іншыя продукты, жыве рэдка або густа, дасягае вышэйшай або ніжэйшай ступені культуры.



Рыс. 8.—Карта народаў Эўропы.

Люднасць Эўропы складаецца з некалькіх народаў, кожны з якіх мае свае спосабы барацьбы з прыродай, свае звычайныя наравы, сваю асобную мову, а часта і сваё аблічча, якім адразъняецца ад іншых народаў. Паводле аблічча эўропэйцаў дзеляць перш за ўсё на 2 расы або адмёны: белую і жоўтую. Да першай належыць значна большая частка насельніцтва Эўропы, да другой—вельмі малая, галоўным чынам рэшткі першактовых насельніцтва Усходняй Эўропы. Грунтуючыся на асаблівасцях мовы, эўропэйцаў белай расы дзеляць на дзве групы: арыцаў або інда-эўропэйцаў і сэмітаў, да якіх належыць у Эўропе толькі жыды. З свайго боку арыцаў дзеляць на славян, германцаў, романцаў, грэкаў, альбанцаў, баскаў, кельтаў, літоўцаў і цыганоў. Болей за ўсіх у Эўропе *славян, германцаў і романцаў*. Першыя жывуць пераважна ў Усходняй Эўропе, другія—галоўным чынам у Паўночна-Захадній, трэція—у Паўднёвазахадній. (Подлуг карты народаў Эўропы (Рыс. 8) пералічы, якія народы належыць да славян, германцаў і романцаў і адшукай, дзе жывуць іншыя народы белай расы). Між славянамі, германцамі і романцамі можна знайсці розніцу не толькі ў мове, але і ў абліччы. Славяне звычайна сярэдняга росту, адзначаючы шырокім і кароткім, амаль-што круглым чэрепам і шырокім тварам. Германцы маюць вузкі даўгі чэреп, даўгі твар, адразъняючы высокім ростам, сవетлым колерам скуры, валасоў і вачэй.



Рыс. 9.—Карта рэлігій Эўропы.

Романцы таксама маюць пераважна вузкі і даўгі чэреп, але росту яны ніжэйшага, валасы іх звычайна чорныя, скура цямнейшая, вочы карыя. Да жоўтай расы далучаючы з групы народаў, жывучых у Эўропе: 1) ураль-

скую або фінскую, 2) алтайскую або татарскую і 3) мангольскую. (Пералічы паводле карты народаў Эўропы, якія належыць да кожнай групы жоўтай расы; адзнач, дзе жыве кожны з іх). \*\*).

Усаго ў Эўропе жыве болей за 450 мільёнаў людзей, а прасторы Эўропа мае каля 10 мільёнаў квадратных кілётэртаў \*\*) (=8.700 тысяч квадр. вёрст, або каля 1 мільярду дзесяцін). Такім чынам на кожны кв. км. прыпадае 45 чалавек—значна болей, чымся ў іншых частках сьвету (у Азіі 21, у Афрыцы толькі 4). Зразумела, што ў розных частках Эўропы гушчыня залюднення розная ў залежнасці ад клімату, паверхні й ґрунтоў. Там, дзе клімат халаднейшы або занадта сухі і дзе ґрунты горшыя, там гушчыня меншая, бо тамака кожны квадратны кілётэр можа пражывіць меней людзей.

У тундрах гушчыня залюднення асабліва малая, бо земляробства тамака немагчыма, а каб пражывіцца гадоўляй паўночных аленяў, трэба мець вялікія прасторы, парослыя лішаймі ці мохам і патрабныя на пашу аленям. На Кольскім паўвостраве на 1 душу насялення прыпадае па 7 і болей кв. км., або прыблізна па 700 дзесяцін. Толькі каля рак і морскіх узбярэжжаў, дзе страву чалавеку дae рыбa, гушчыня залюднення крыху большая. Невялікай гушчынёй залюднення адзначаецца й тайга, асабліва тыя яе часткі, дзе ральніцту перашкаджае недахват цяпільні і дзе галоўным заняткам чалавека зьяўляеца паляўніцтва. Палюочы зьвера, чалавек мусіць абыходзіць там вялікія прасторы лясоў. Перавалічненне ліку паляўнічых выклікае недахват дзічыны і пагражае голадам і съмерцю надмеру насяленасці. У Зыранскай тайге з гэтай прычыны на кожнага ядуна прыпадае каля 100 дзесяцін. У тых частках тайгі, дзе земляробства пераважае над паляўніцтвам, людзі жывуць значна шчыльней, але і там зямля родзіць кепска, ґрунты благаі ю на ядуна мусіць прыпадаць на меней за 10 дзесяцін усje зямлі. У пасе мяшаных лясоў клімат болей спрыяе гаспадарцы, і зямля можа пражывіць гусыцейшае насялененне. Тутака, напрыклад, на Літве або на Беларусі на кожным квадратным кілётэртре з'яўляючыся 30-36 чалавек, і, значыць, на кожнага ядуна прыпадае 3-3,5 дзесяціны (разам—ральлі, сенажаці, лясоў і няўжыткаў). У чорназемных старонках, дзе зямля дae вельмі багатыя ўраджай і дзе няўжыткаў мала, на-


\*) Сучасныя эўропейскія народы ўтварыліся з тузыльцаў нашае часткі сьвету і перасяленцаў з суседніх частак сьвету, дзякуючы ўзаємным уплывам суседніх народаў аднаго на другі і запазычаным аднамі народаам мовы і культуры других. Такім чынам романскія, напрыклад, народы стварыліся з ібероў, кельтаў, літураў, рэтаў, этрускай і іншых даўніх народаў Паўднёвазахадній Эўропы, якія з'яўляліся з германцамі-перасяленцамі і запазычылі мову і культуру італікаў-латыньцаў. Таксама сучасныя германцы ўвабралі ў сябе шмат кельцкай (ангельцы і немцы), славянскай (немцы) і фінскай (скандынаўцы) крыўі. Усходнія славяне, асабліва маскоўцы, зьяўляючыся мешанінай славян, фінау, татар і г. д. Сэрыбы мяшаліся з альбанцамі, чехі з немцамі й кельтамі. Сучасныя грэкі ўвабралі ў сябе многа крыўі альбанскай (даўна-ілірыйскай), славянскай і можа яшчэ турэцкай. Таксама вугорцы мяшаліся з славянамі і румынамі (даўнімі даўніцамі) і г. д.

\*\*) Кілётэр=0,94 вярсты.

прыклад, у Кіеўшчыне на 1 кв. км. у сярэднім жыве 67 чалав., а на кожную душу прыпадае, значыць, каля 1,5 дзес. Яшчэ лепшая варункі ў падзваротнікавай Эўропе, напрыклад, у нізінах Італіі, дзе цёплы клімат дазваляе з кожнай дзесяціны мець столькі збожжа, гародніны і паўднёвых пладоў, колькі патрэбна на спажыву 2-3 чалавекам.

Ды й стравы чалавеку там патрэбна меней, чымся ў халаднейшых мясцовасцях, дзе яе болей ідзе на аграваньне цела і падтрыманьне сталай тэмпературы крыві.

Найвялікшай гушчынёй залюднення адзначаюцца прамысловыя краіны Заходняй Эўропы (Бельгія, Паўночна-Заходняя Ангельшчына і інш.). Прауда, там зямля ня лішне ўраджайная, свайго збожжа там не хапае для пражыўлення вельмі густога насялення, алे затое там залягаюць вялікія паклады каменнага вугалю, жалезнай руды і іншых карысных мінералаў. Дзякуючы гэтым пакладам, там утварылася шмат гутаў і фабрик. Вырабы гэтых фабрык можна абмяніць на недахватную колькасць спажыўных продуктаў, якія прывозяцца з іншых старонак. З гэтай прычыны ў Бельгіі гушчына залюднення дасягае 260 ч. на кв. км., а ў некаторых прамысловых ваколіцах Пн.-Зах. Ангельшчыны нават 460 ч. і болей.



Рыс. 10.—Карта гушчыні залюднення Эўропы.

**Гаспадарка.** У параўнаньні з іншымі старонкамі Эўропа адзначаецца вельмі добрым становіщам усіх галін народнае гаспадаркі. У сельскай гаспадарцы хіба толькі Кітай перавышае яе па ўменню ўгнойваць зямлю

й даставаць найвялікшыя ўраджай. У Заходняй Эўропе пануюць палепшаныя шматпольныя способы гаспадаркі, пры якіх пад папарам застаецца толькі самая малая частка ральлі. Штучныя й зялёныя гнай, палепшаныя сельска-гаспадарчыя прылады пачалі распаўсюджвацца раней за ўсё ў Заходняй Эўропе. На ўсходзе да сяго часу пануе трохпалёўка, пры якой пустуе трэці ворнай зямлі, а на паўночным усходзе, у тайзе нават лядавы спосаб ральніцтва, пры якім сеюць збожжа толькі на выпаленых кавалках расцярбленага лесу.

Самымі галоўнымі культурнымі расылінамі Эўропы з'яўляюцца пшаніца на поўдні й заходзе, жыта на поўначы і ўсходзе. У Дунайскіх нізінах побач з пшаніцай вялікую вагу маюць кіякі, у паўночных краінах сеюць толькі авёс і ячмень, у Лімбарды і Македоніі наадварот—апроч звычайнага збожжа яшчэ й рыс. Усюды побач з збожжам саджаюць бульбу, а ў Ірляндыі і некаторых мясцовасцях Нямеччыны бульба нават зусім выціскае збожжа і з'яўляецца галоўнай з культурных расылін.

Тэхнічныя або гандлёвые расыліны, якія патрабуюць апрацоўкі на фабрыках, болей за ўсё пашыраны ў краінах, багатых каменным вугалем, бо там лёгка знайсці апал для іх пераапрацоўкі, і ў чорназемных старонках, дзе яны не пагражают аслабленыем ураджайнасці ґрунту. Так, у прамысловай Бельгіі сеюць шмат лёну, табакі, цукровых буракоў, а Украіна і Вугоршчына слынуць, апроч таго, плянтацыямі сонечніку, каноплі і рапсу (сівірэпкі, з якой здабываюць асаблівыя алей).

Канюшыну, цімафейку, люцэрну, кармавыя буракі і іншыя кармавыя расыліны сеюць бадай-што паўсюды, але пераважна ў Паўночна-Заходняй Эўропе, дзе пануе шматпалёўка.

Вінаграднік патрабуе для сябе гарачага сонечнага лета і досыць цёплай зімы. З гэтай прычыны яго саджаюць перш за ўсё ў Паўднёвой Эўропе, потым у Францыі, Паўднёвой Нямеччыне, Дунайскіх нізінах і ўдоўж берагоў Чорнага мора. Паводле вырабу вінаграду, разынкаў і віна Эўропа здаймае першае месца сярод усіх частак сьвету. У Паўднёвой Эўропе ѹ садоўніцтва мае найлепша становішча.

На крайнім поўдні прыносяць добрыя ўраджай нават помаранцы, цытрыны, фігі, гранаты, а месцам нават фінікавыя пальмы. Цёплы клімат Міжземнаморскай Эўропы дазваляе там саджаць алейнае дрэва, морву (шайкоўніцу), мігдал і інш. паўднёвые расыліны. Найлепшыя гатункі яблыкаў, ігруш, персікаў, абрыйкосаў, чарэшніяў і сіліў съпяеюць ня толькі ўсё падзваротнікавай Эўропе, але, апроч таго, месцам і ў Стэпавай і ў Заходняй Эўропе. Па ўрадлівых добраў абаваднёных мясцовасцях, як напрыклад, у Лімбардзкай нізіне, розныя пладовыя дрэвы растуць праста на палёх, засяяных збожжам, а па гэтых дрэвах уеца вінаграднік, перакідаючы свае галіны з аднаго дрэва на другое. Такім чынам, поле дае адразу і збожжа, і вінаград, і плады. У сярэдняй Эўропе лік гатункаў пладовых дрэў з'яўляецца, але яблыні растуць усюды па мяшаных лясах аж да паўночнай мяжы размножэння дуба (Глядзі на карту расъ

ліннасыці Эўропы, рис. 6). Гародніцтва пашырана яшчэ болей за садоўніцтва. На далёкай поўначы, дзе ўжо не расьце збожжа, у Ісляндыі, Лапаршчыне й Пячорскай тундры, нават і там могуць расьці капуста, бульба

іншыя расыліны, калі іх добра даглядаць на гародах. У густа залюдненых краінах, дзе зямля дужа каштоўная, гародніцтва набывае асабліва вялікую вагу і іншы раз зусім выціскае засевы збожжа. У Паўднёвай Эўропе гародніну сеюць нават узімку пад зімовыя дажджы, каб сабраць ураджай у тыя часы, калі ў Сярэдняй Эўропе гародніны няма—яе там з ахвотай купляюць. Апроч звычайнага гародніцтва ў Паўднёва-Усходняй Эўропе займаюцца, так званым, баштанствам. На вялікіх прасторах стэпу сеюць дыні й кавуны, значную частку якіх потым вывозяць у Сярэднюю й Паўночную Эўропу.

Толькі ў самых сухіх мясцовасцях Паўднёва-Усходняй Эўропы па-за Донам, асабліва калія берагоў Каспія, зусім немагчыма ані гародніцтва, ані якія іншыя віды земляробства. Там, напрыклад, у калмыцкім стэпе пануе вандроўны спосаб жыцця. Толькі гадоўля жывёлы дае тамака магчымасць жыць бедным насельнікам, якія пераходзяць з месца на месца ў шуканы дрэннай травіцы для жывёлы. «Болей за ўсё там трymаюць коняй, авечак і, паміж іншым, гэтак званых, курдзючных авечак з тлустымі, грубымі хвастамі. Там можна спаткаць і тыповую жывёлу пустыняй—вярблюда. У большай частцы Эўропы гадоўля жывёлы зьяўляецца другарадным занятыкам, цесна злучаным з галоўнай галіной сельскай гаспадаркі—ральніцтвам. Трymаюць як працоўную, гэтак і малочную жывёлу, трymаюць дзеля гною, дзеля працы ў полі, дзеля мяса, дзеля воўны, дзеля малака й скury. У Заходняй Эўропе, дзе з прычыны перавагі шматпалёўкі значная частка ральлі засяваеца травой, магчыма трymаць лепшую жывёлу і пароўнаўча з прасторай у большай колькасці, чымся на ўсходзе.

Гадоўля жывёлы пераважвае над земляробствам па горных лугах у Альпах, Карпатах, Пірэнэях, дзе трymаюць малочнае быдла, а таксама ў Дынарах, Апенінах, у Цэнтральнай-Французскім узвышшы, дзе больш гадуюць дробную жывёлу—авечак і коз, бо благенская трава тамтэйшых вапнавых грунтou не здавальняе быдла й коняў. Наагул, у горах залежнасьць гадоўлі жывёлы ад земляробства меншая, як на раўнінах. Тут гадоўля скаціны, як і ў Калмыцкім стэпе, мае самастойны характеристар. Увясну і ўлетку скаціну гоняць у горы й пасьвяці па высокіх горных лугах; а ўвесені і ўзімку з пачаткам сьцюдзёных дзён зноў гоняць на ніз у даліны. Гэтыя вандраваныні пастухоў з іх статкамі з далін угару й з гор уніз набылі назоў альпійскай пастухоўской гаспадаркі. Гадоўля жывёлы пераважвае над іншымі сельскімі занятыкамі таксама ў такіх краінах, дзе занадта вільгатны клімат перашкаджае ўзрастанню збожжа. Голяндыя, Брэтань, Вялікабрытанія й Ірландыя маюць лугу і сенажаціў болей, чымся ніў, і славяцца найлепшымі гатункамі ўсялякай жывёлы. Авечак вельмі многа гадуюць у Ісляндыі, на Фарэрскіх астравох, у Скандинавіі, Шотляндыі й наагул ува

ўсіх вільгатных старонках Паўночна-Заходняй Эўропы. У Паўднёвой Эўропе, апроч звычайных нашых жывёл, трymаюць аслоў і мулаў, а на рысавых палёх апрацоўваюць зямлю з дапамогай бавалаў.

Асаблівы характеристар мае гадоўля жывёлы па той бок паўночнай мяжы дрэу у тундрах Лапаршчыны й Пячорскага краю. Там, як мы ўжо ведаем, гадуюць паўночных аленяў, ад якіх залежыць усё жыццё туттэйшых насельнікаў, бо алеń там і корміць, і поіць, і апранае, і возіць чалавека. Апрача гадоўлі паўночных аленяў насельнікі крайнай поўначы займаюцца паляўніцтвам і рыбацтвам.

Морскае паляўніцтва: лоў нэрпаў, маржакоў і кітоў пераважвае па берагох Ледаватага мора; сухаземнае паляванье мае значэнне асобнага промыслу перш за ўсё ў тайзе, дзе да гэтага часу б'юць шмат вавёрак, куніц, лісаў, мяձьведзяў і іншых хутровых звяроў.

У іншых месцах Эўропы паляванье зрабілася толькі забавай, ущехай і ні мае ніякай прымесловай значнасьці.

Рэчнае рыбацтва дае добры даход і зьяўляеца важнай галіной народнай гаспадаркі толькі на ўсходзе, асабліва на паўднёвым усходзе ў вусціх Волгі і Уралу, а таксама на паўночным усходзе ў вадазборы Пячоры й Паўночнай Дзвіны. Затое морскае рыбацтва мае вагу паўсюды, і што-год пашыраецца. Нязылічаныя запасы рыбы маюць Ледавате мора й Атлянтычны акіян. Мільёны пудоў траскі, селядзоў, камбалы ловяць на паўночным беразе Лапаршчыны ў г. зв. Мурманшчыне, у Норвэгіі, Шотляндыі й г. д. Шмат тунцоў і сардын ловіцца ў Міжземным моры, у Біскайскай затоцы, на паўвостраве Брэтані. Да морскага рыбацтва можна далучыць і лоў рыбы ў Каспійскім возеры, якое адзначаецца надзвычайным багацьцем яе. Апрача рыбы ў морах Заходняй і Паўднёвой Эўропы ловяць вустрыц (каштоўных ядобных мякконоў), ракаў-омараў, креветак і г. д. Насельнікі ўзьбярэжжаў Эгейскага мора (Архіпелагу) збіраюць з дна мора губкі.

Усе гэтыя промыслы: земляробства, гадоўля жывёлы, паляўніцтва й рыбацтва належаць да сельскіх занятыкаў. Усе яны патрабуюць для свайго развіціця вялікіх прастораў зямлі або вады й найлепей пашыраюцца там, дзе людзі жывуць рэдка. Такі характеристар маюць яшчэ лясныя занятыкі. У Сярэдняй, Паўднёвой і Заходняй Эўропе, як мы ўжо бачылі, лясоў засталося мала. Затое там у тых лясох, якія захаваліся, чалавек пазаводзіў правільную навукова-пастаўленую лясную гаспадарку. Лес падзялілі на дзялянкі, кожную дзялянку высякаюць толькі тады, як дрэвы на ёй дасягнуць патрэбнага ўзросту. Аднак лясоў там так мала, што й пры пільнім даглядзе лясоў дрэвы не хапае на мясцовыя патрэбы.

Недахват дрэваў ў Паўднёва-Заходняй Эўропе і ў стэпе задавальняеца прывозам лесу з поўначы і з Беларусі. Там лясная гаспадарка стаіць горай, чымся на заходзе, лясы высякаюцца без парадку, але там дрэваў яшчэ многа і пакуль-што яго хапае на ўсю Эўропу. Асабліва многа дрэ-

ва ў тайзе, але вывазу яго адтуль да гэтага часу перашкаджалі адсутнесьць дарог і вялікая адлегласць тайгі ад старонак, патрабуючых дрэва. З гэтай прычыны галоўнымі дастаўнікамі дрэва і драўляных вырабаў у бязълесныя старонкі былі Беларусь, Скандинавія й багатыя на лес горныя схілы Альпаў і Карпатаў.

Да промыслу нясельскіх належаць такія, якія могуць існаваць толькі пры супольнай працы многіх людзей; гэткія промыслы патрабуюць значайнай гушчыні залюдненія й не залежаць ад колькасці вольных, шырокіх прастораў. Сюды належаць: нетракапальная прамысловасць, фабрычная прамыловасць, рамёслы, гандаль. Як нетракапальная, гэтак і фабрычная прамыловасць залежаць перш за ўсё ад колькасці падземнага багацця краю—карысных мінералаў. З таго часу, як на фабрыках пачала ўжывацца сіла пары (XIX в.), красаванье прамыловасці залежыць галоўным чынам ад колькасці каменнага вугалю. У Эўропе галоўныя запасы каменнага вугалю знаходзяцца на заходзе, асабліва ў Паўночна-Заходнім Ангельшчыне, у Бельгіі, у Нямеччыне, у Шлёнску, а на ўсходзе—у Данеччыне на Украіне. У багатых на вугаль краінах прамыловасць знаходзіцца ў асаблівіх выгодных становішчы, у іх і гушчыня залюдненія найвялікшая. Здабыванье жалезнай руды таксама найболей пашыралася ў Ангельшчыне, Францыі, Нямеччыне, потым у Бельгіі, на поўначы, на Урале і ў Крывароскай ваколіцы на Украіне. На поўначы і ў нас на Беларусі жалеза трапляецца ў стане балотнай або вазёрнай руды. На ўсім сьвеце толькі Паўночная Амерыка можа спрачацца з Эўропай па колькасці пакладаў каменнага вугалю й жалеза.

Радзей у Эўропе сустракаецца мядзяная руда, але ў Нямеччыне, Польшчы, Ангельшчыне, Карэліі знаходзяць і медзь. Меней важнымі зьяўляюцца паклады цынкавай руды, запасы волава, цыны, мангану й жывога серабра, але і з гэтага боку нашая частка сьвету займае не апошніяе месца.

Што тычыцца да дарагіх мэталаў і дарагіх каменьняў, дык іх у Эўропе ня лішне многа. Золата знаходзяць на Урале, серабро—у Нямеччыне, Швэдзії, плятыну—толькі на Урале. Плятыны нават на Урале вельмі мала, але гэта вельмі рэдкі мэтал, і на ўсім сьвеце Урал па здабыванні яе займае першае месца.

Недахват дарагіх мэталаў не адбіваецца на гаспадарцы Эўропы. Наагул, паклады іх могуць толькі часова падняць да брабут чалавека ў тэй краіне, дзе іх знаходзяць, бо запасы іх хутка вычэрпваюцца, а капальні праз хуткі час прыйдзяць у занядад.

У апошнія часы заўважваецца ўзрастанье запатрабавання на вадкі апал. Дзеля гэтага вялікую значнасць набываюць запасы крэйніцы нафты, з якой дабываюць газу, бэнзыну й мінеральны алій. У Эўропе болей за ўсё трапляецца нафты ў Карпатах—ува Ўсходнія Галічыне й Румыніі, ёсьць нафта на Керчанскім паўвостраве, у Крыме й на крайнім паўночным ўсходзе Маскоўшчыны (ухценская нафта).

У краінах, у якіх здабываецца каменны вугаль, звычайна гуртуеца і фабрычная прамыловасць, асабліва фабрычная апрацоўка валакніных продуктаў і выраб крамніны. Побач з капальнямі жалезнай руды таксама заўсёды існуюць гуты й гісэрні, у якіх перапалываюць і ператапляюць руду з вугалем і вырабляюць чыгун, сталь (акаліну) і жалеза. Там-жа звычайна будуюцца і фабрыкі жалезных вырабаў.

Гарады, мястэчкі і фабрычныя пасёлкі чаргуюцца паміж сабой у такіх мясцовасцях. Лес комінаў, тысячи хатак, счарнелых ад дыму, тоўпы працоўнага люду з чорнымі ад сажы тварамі адзначаюць такія старонкі. Гукі фабрычных гудкоў, клум і скрыгатаныне машын, сывісткі, лясканье, гоман, грукат бязупынна напаўняе паветра.

У апошнія часы замест апалу, каб прывесці ў чыннасць фабрыкі, пачалі карыстацца сілай падаючай вады, або гэтак званым „белым вугалем“. З дапамогай буйных электрычных станцый, сіла вадаспадаў перадаецца па дроце на гуты й фабрыкі. Такім чынам, багатыя горнымі рэчкамі мясцовасці ў Альпах і ў Скандинавіі пачалі пашыраць у сябе прамыловасць, ня гледзячы на недахват каменнага вугалю.

Проект, так званай, электрыфікацыі С. С. С. Р. або пераходу ад карыстаньня парай да карыстаньня электрычнасцю на фабрыках і гутах, грунтуеца ў значайнай меры на магчымасці скарыстаць сілу падаючай вады. З дзяйснішыя гэты проект, можна ў некалькі разоў павялічыць прамыловасце значэннай Ўсходніяй Эўропы.

Часамі буйная фабрычная прамыловасць утвараеца далёка ад вугальных капальняў, але ў такіх мясцовасцях, дзе ёсьць вялікія запасы патрэбнай для данай галіны прамыловасці сырэны. Тады можа стацца выгодным задавальняць фабрыкі прывозным здалёку апалам.

Так, напрыклад, у Паўночнай Італіі або ў Паўднёвой Францыі, дзе добра ўзрастает морва (шайкоўніца) і плодзіцца шаўкоўны вусень, надта пашыралася шоўковая прамыловасць. На Украіне і ў Вугоршчыне, дзе на чорназемных грунтох добра растуць цукровыя буракі, пашырояўся выраб цукру ў цукроўнях. Аднак, агулам кажучы, запрауды прамысловым абшарам зьяўляюцца толькі багатая карыснымі мінераламі Паўночна-Заходнія Эўропа.

Усход нашае часткі сьвету лічыцца пераважна ральніцкім краем; поўдзен—садоўніцкім і вінаробскім. Недахват фабрычных вырабаў на ўсходзе часткай падаўняеца хатнімі і саматужнымі вырабамі. Ня маючы добраў, сувязі з горадам, ня маючы спосабу атрымаць фабрычныя вырабы з прамысловых краёў, вясковыя гаспадары ў вольны ад земляробскай працы час самі вырабляюць найболей патрэбныя рэчы хатняга ўжытку, або толькі для ўласных патрэб (хатнія прамыловасць), або па заказе для суседзяў (рамёслы), або на продаж (саматужная прамыловасць). Асабліва распаўсюджваеца саматужная прамыловасць у Маскоўшчыне, на Украіне, у Вугоршчыне, на Балканскім паўвостраве і наагул там, дзе

пераважвае сельская гаспадарка, дзе нізка стаіць асьвета, дзе адчуваеца недахват у палепшаных спосабах зносін. Саматужныя вырабы разам з сельска-гаспадарчымі продуктамі прывозяца на кірмашы, дзе абменьваюца на чужаземныя продукты. У даўнейшыя часы кірмашовы гандаль распашоджваўся па ўсёй Эўропе, але ад часу паліпшэння дарог, калі паміж асобнымі краінамі пачаліся бойкія штодзенныя зносіны, кірмашы патроху страйці сваю вагу ўва ўсіх культурных краёх Заходній Эўропы. Толькі ў малакультурных краінах з рэдкай сеткай чыгунак кірмашы да сяго часу зьбіраюць многа людзей з ўсёй ваколіцы і маюць вялікую гандлёвую вагу. Аднак і там з кожным годам на кірмашы прывозіца ўсё меней тавараў, а гандаль адбываеца па чыгунках і рэках. Буйны міжнародны сучасны гандаль адбываеца галоўным чынам па акіянах і асабліва па Атлянтычным акіяне, які зьяўляецца найбліжэйшай і найтанейшай дарогай паміж самымі багатымі культурными краінамі сьвету: Заходній Эўропай і Ўсходнімі Штатамі Паўночнай Амерыкі. Краіны, што ляжаць па берагах многалічных затокаў і мораў Атлянтычнага акіяну, у найменшай адлегласці ад Злучаных Штатаў Амерыкі, вядуць асабліва бойкі гандаль і маюць абараты замежнага гандлю ў 8 разоў большыя, чымся міжземнаморскія старонкі, і ў 17 разоў большыя, як Усходняя Эўропа. У Паўночна-Заходній Эўропе знаходзяцца й найважнейшыя гандлёвыя морскія прыстані (Лёндон, Гамбург, Ліверпуль, Антверпен). Шпаркае развіцьцё гандлю Заходній Эўропы тлумачыца таксама мінеральным багаццем і пашырэннем прымысловасці ў гэтым аштары нашае часткі сьвету. Гэты аштар можа даць найвялікшую колькасць фабрычных продуктаў, а значыць можа й купляць болей розных тавараў, чым Паўднёвая або Усходняя Эўропа.

Міжэўропейскі гандаль, абмен-продуктамі між асобнымі часткамі Эўропы карыстаеца як морскім, гэтак і рэчнымі і сухаземнымі шляхамі. Па морах і рэках вязуць найболей важкія й танныя тавары, як дрэва, каменіне й г. д. Паводле агульнай даўжыні рэчных шляхоў Усходняя Эўропа перавышае Заходнюю, але па рэках Заходній Эўропы перавозяць тавараў болей, як на ўсходзе. Штучных вадзяных дарог-каналаў на заходзе значна болей, як на ўсходзе. Паўднёвая Эўропа з гэтага боку стаіць на апошнім месцы, бо яе рэкі бурлівые, кароткія й нявыгодныя для руху судзінаў і нават для сплаву. Палепшаных сухаземных дарог—чыгунак і шосаў—на заходзе зноў болей, як на ўсходзе. Асабліва многа чыгунак у прымыловых краінах (у Бэльгіі, Ангельшчыне, Нямеччыне\*).

Пільна ўглядаючыся ў асаблівасці народнай гаспадаркі асобных частак Эўропы, убачым, што вышэй за ўсё прымыловасць і гандаль стаяць у Паўночна-Заходній Эўропе, асабліва ж на

\* На Эўропу прыпадае 351:846 кіламетраў чыгунакавых ліній. З іншых частак сьвету паводле даўжыні чыгунак толькі Амерыка перавышае Эўропу, бо мае іх 586,859 км. Але на кожную тысічу км. на Эўропе прыпадае 35 км. чыгунак, а ў Амерыцы толькі 14. Уся Азія мае 114,123 км. чыгунак, Афрыка—48, 153, Аўстралія—36,388. (Паводле гэтых лічбаў складзі дыаграму).

востраве Вялікабрытаніі, у Нямеччыне, Францыі, Бэльгіі, Голландыі, Паўднёвой Скандынавіі. Гэтыя краіны складаюць так званы круг высокакультурных краёў Эўропы. Народы, што жывуць у гэтым круге, адзначаюцца высокай асьветай, адсутнасцю няпісменых, высокім становішчам навукі й мастацтва. Дзякуючы ўсіму гэтаму, народ там жыве заможней, багацей, як на ўсходзе й на поўдні нашае часткі сьвету. Працаздольнасць чалавека там дасягае найвышэйшага роўня, у помач чалавеку там прыцягнены ўсе лепшыя способы тэхнікі, прыродныя багацці там выкарыстоўваюцца найлепшым спосабам і найболей поўна. Там дасягае найвышэйшай меры падзел працы паміж людзьмі і клясамі людзей. Клясы людзей там выявіліся выразней за ўсё, асабліва дзіве асноўныя клясы: буржуазія і пролетарыят, якія знаходзяцца ў стане бязупыннага змагання паміж сабой. Чым вышэй стаіць тэхніка, тым астрэйшым робіцца гэтае змаганье. З павялічэннем ліку і велічыні фабрык павялічваеца колькасць пролетарыяту, узмацняюцца пролетарскія саюзы і партыі, узрастает сіла працоўнага люду.

Большасць насельнікаў Заходній Эўропы жыве ў гарадох, тады як большая частка люднасці Ўсходній Эўропы жыве па вёсках. Гарады Заходній Эўропы багацейшыя і прыгажэйшыя, як на ўсходзе. Там болей фабрык ды крам, лепшыя будынкі, чысьцейшыя вуліцы, лепшыя спосабы зносін, болей выгодаў жыцця. Затое на ўсходзе больш рознастайнасці ў паселішчах вёсковага тыпу. На Ўкраіне ды Вугоршчыне часта спатыкаюцца вялікія вёскі па некалькі дзесяткаў тысяч насельнікаў у кожнай. На паўночным заходзе Эўропы вялікіх вёсак мала. Земляробы тамака ўважаюць за лепшае жыць паасобку па фольварках або фэрмах.

На гледзячы на значную рознастайнасць у прыродзе ў люднасці асобных частак Эўропы, усю яе можна лічыць адзінай падвode галоўных асаблівасцяў культуры яе насельнікаў. Хіба толькі вандроўныя калмыкі ды бадзяжныя самаеды і цяпер яшчэ жывуць пастарасьевецку, чураючыся г. зв. эўропейской культуры. Рэшта народоў Эўропы пакрысе пераймаюць усе тыя спосабы вырабу зямлі, усе тыя прылады, нават тыя спосабы грамадзянскага быцця й тую навуку, якія былі створаны найболей культурнымі народамі Заходній Эўропы. Ангельцы, немцы, італійцы, французы, беларусы і расійцы адналькова працуяць над пашырэннем навукі й асьветы, абменьваюцца сваімі вынаходкамі ў мастацтве і ў тэхніцы, даюць кожны сваё ў скарбніцу агульна-эўропейскай культуры.

**Дзяржавы.** У значнай меры ад асаблівасцяў прыроды залежыць і політычны падзел Эўропы. Рознастайнасць паверхні ў Заходній Эўропе спрыяла ўтварэнню там вялікага ліку самастойных або напалову самастойных дзяржав. Наадварот, на шырокіх раёнінах Усходній Эўропы малыя народы не маглі з такім посьпехам барапіцца ад дужэйшых суседзяў, як у горах заходу. Дзяржавы, утвораныя пануючымі клясамі вялікіх народаў, лёгка разыліліся па ўсходні-эўропейскіх раёнінах і ў канцы XVIII веку з'яліліся

ў адну Расійскую імпэрыю. Нават посьле рэволюцыі 1917 г., атрымаўшы магчымасць жыць самастойна, большая частка незалежных рэспублік Усходняй Эўропы злучылася ў адзіны Саюз Савецкіх Соцыйлістычных Рэспублік.

Межы дзяржаў, якія падзялілі паміж сабой прасторы Эўропы, зьяўляюцца па большай частцы штучнымі. (Пераглядзі іх на політычнай карце Эўропы). Толькі ў некаторых вельмі рэдкіх выпадках граніца якой-небудзь дзяржавы сходзіцца з мяжой разьмешчэння двух розных народоў. Сучасная дзяржаўная межы штучна пракладаліся ў час мірных дагавораў і конфэрэнцый, на якіх вельмі мала лічыліся з прыроднымі асаблівасцямі паўуземежных зямель і яшчэ меней з жаданнямі насельнікаў гэтых зямель. Часта здарылася, што адзіная з географічнага погляду краіна з аднароднай прыродай і аднароднай люднасцю належыць да некалькіх розных дзяржаў. Так у свой час падзялілі Польшчу паміж Расіяй, Нямеччынай і Аўстра-Вугоршчынай; так падзялілі цяпер Балгарью, часткі якой належыць да Румыніі, Балгариі, Паўднёвой Славяншчыны і Грэцыі. Заходняя частка Беларусі посьле вайны 1920 г. апынулася пад Польшчу. Тоё самае здарылася з Заходняй Украінай, на якіх землях на ўпартас змаганье ўкраінцаў Усходняй Таліччыны з Польшчай. Аднак штучныя межы дзяржаў рэдка бываюць трывалымі. Раней ці пазней, звычайна посьле якой-небудзь вайны, штучная граніца замяняецца новай. Пры гэтым, калі новая граніца будзе зноў такі штучнай, дык і яна трymаецца толькі пэўны часда новай вайны і г. д.

У сучаснай Эўропе лічыцца 38 дзяржаў. (Глядзі далучаную ніжэй табліцу). З гэтага ліку 10 маюць менш як па 1.000.000 насельнікаў і ня могуць лічыцца фактычна самастойнымі. Адны з іх (Альбанія, Гданск, Рэка, Клайпэды) утвораны толькі дзеля таго, што на іх зямлі адначасна хоцуц гаспадары 2-3 мацнейших дзяржавы, з якіх ніводная не аддае гэтага кавалка на карысць другой. Клайпэды цяпер нават ужо захоплены Літвой, хаця Польшча яшчэ мае на іх свае прэтэнзіі. Другія з дробных дзяржаў (Ісландыя) зьяўляюцца коленіямі мацнейших дзяржаў і толькі карыстаюцца самаўрадам. Трэція карлавыя дзяржавы зьяўляюцца проста рэшткамі сярэднявяковых дзяржаўных організацый і пакуль што офицыйна не захоплены суседзямі, бо тыя не зацікаўлены ў іх зынішчэнні.

Політычнае значэнне мае такім чынам 28 эўропейскіх дзяржаў, з якіх 5 налічваюць больш як па 35 мільёнаў насельнікаў і завуцца „вялікімі дзяржавамі“. Гэтыя дзяржавы—РСФСР, Нямеччына, Вялікабрытанія з Ірландыяй, Францыя і Італія. Перад вайной 1914-18 г. была яшчэ адна вялікая дзяржава Аўстра-Вугоршчына, у склад якой уваходзілі Чэха-Славаччына, Аўстрыйя, Вугоршчына і часткі Польшчы, Румыніі, Паўднёвой-Славяншчыны і Італіі. Да некаторай ступені Аўстра-Вугоршчыну замяняе цяпер так званая Малая Антанта або саюз Чэха-Славаччыны, Румыніі і Паўднёвой-Славяншчыны. Аднак, Малая Антанта, а таксама Польшча, якая мае злучыцца з ёю, знаходзяцца пад вялікім уплывам Францыі.

Фактычна ўсім політычным жыццём Эўропы кіруюць толькі вялікія дзяржавы. Ад іх пастаноў залежыць лёс дробных дзяржаў; яны вырашаюць агульна-эўропейскія пытанні, склікаюць конфэрэнцыі эўропейскіх дзяржаў і г. д. Кожная з вялікіх дзяржаў імкненца граць першую ролю ў Эўропе і зъменышыць значэнне дзяржаў іншых. У звязку з гэтым вялікія дзяржавы ўвесь час упартас змагаюцца паміж сабой за панаванье. Перад вайной б эўропейскіх вялікіх дзяржаў падзяліліся на дзве варожы групы: Патройны Саюз, у склад якога ўваходзілі Нямеччына, Аўстра-Вугоршчына і Італія, і Патройная Згода (Вялікабрытанія, Францыя і Расія). Гэтыя групы пільна сачылі за так званай эўропейскай роўнавагай. Кожная група хацела быць прынамсі такой-жай моцнай, як другая. Абодва бакі ўвесь час узбройваліся і трацілі надмерна вялікія сумы грошай на ўтрыманье і ўзбраенне войска. Усе сілы народоў траціліся на такое „падтрыманыне ўзброенага міру“. Вайна 1914-18 г. была неабходным натуральным вынікам з гэтага напружанага становішча. Перш за ўсё ў час вайны выявілася, што офицыйныя саюзы вялікіх дзяржаў існуюць толькі на паперы. Італія не падтрымала сваіх саюзінікаў і нават далучылася да іх ворагаў. Утварылася згода чатырох вялікіх дзяржаў Эўропы (Расіі, Вялікабрытаніі, Францыі і Італіі) або так званая Антанта, да якой далучыліся і заэўропейскія вялікія дзяржавы: Японія і Злучаныя Штаты Паўночнай Амэрыкі. Вынікам вайны былі: вялікая расійская рэволюцыя, выхад Расіі з складу Антанты, рэволюцыі ў дзяржавах Сярэдняй Эўропы, распад Аўстра-Вугоршчыны і перамога Антанты над Нямеччынай. На Нямеччыну наложылі так званыя рэпарацыі, або, праосьцей кажучы, прымусілі яе заплаціць Антанце такія сумы грошай, на выплату якіх мусіць пайсці амаль-што ўсе даходы Нямеччыны аж да 1963 году. Войска Антанты заняло найважнейшыя прымысловыя куткі Заходняй Нямеччыны; Антанта заўладала амаль усім нямецкім гандлёвым флётам, надзвычайна вялікай колькасцю нямецкіх паравозаў і вагонаў, а таксама розных продуктаў нямецкай прымысловасці. Нямецкае войска абліччана да съмешнага малым лікам людзей і зброя. Наагул Нямеччына паставлена ў такія варункі, пры якіх яна ня можа граць значнай ролі ў эўропейскай політыцы.

Такім чынам у Заходняй Эўропе засталіся толькі тры такія вялікія дзяржавы, якія могуць кіраваць эўропейскай політыкай. З іх Італія адзначаецца слабым разьвіццём сваёй прымысловасці і свайго гандлю, а значыць і ўздел яе ў гаспадарчым жыцці Эўропы многа меншы, чым уздел Вялікабрытаніі і Францыі. У звязку з гэтым ува ўсіх заходня-эўропейскіх дзяржавах гаспадараць пасвойму дзве апошнія. Процівагу ім складае СССР, тэрыторыя якой зьяўляецца адзінай часткай Эўропы, у поўнай меры незалежнай ад Вялікабрытаніі і Францыі.

(Ніжэй далучана табліца прасторы і люднасці эўропейскіх дзяржаў. Паводле яе складзі дыаграму. Вылічы гушчыню залюдненія ў кожнай дзяржаве і складзі дыаграму гушчыні залюдненія эўропейскіх дзяржаў).

## Прастора і лік насельнікаў у дзяржавах Эўропы.

Назоў дзяржавы.	Прастора ў кв. кіламетрах.	Лік насе- льнікаў у ты- сячах.	Назоў дзяржавы.	Прастора ў кв. кіламетрах.	Лік насе- льнікаў у ты- сячах.
Расійская Соціялістычная Фэдэратыўная Савецкая Рэспубліка (эўропейская частка) . . .	3.920.000	74.000	Грэцыя (рэспубліка) . . .	125.000	5.000
Нямеччына (фэдэратыўная рэспубліка) . . .	469.000	59.700	Балгарыя (монархія) . . .	105.300	4.900
Вялікабрытанія з Ірландыяй (монархія) . . .	312.000	48.000	Беларуская С.С.Р. . .	113.000	4.200
Французская Рэспубліка (з Саарскай акругай) . . .	552.900	40.000	Швайцарыя (фэдэратыўная рэспубліка) . . .	41.300	3.900
Італія (монархія) . . .	311.000	38.840	Фінляндыйя (рэспубліка) . . .	387.430	3.370
Польшча (рэспубліка) . . .	387.000	29.000	Данія (монархія) . . .	44.400	3.290
Украінская ССР . . .	448.000	27.200	Норвэгія бяз Шпіцбергена (монархія) . . .	323.960	2.650
Гішпанія без Канарскіх астравоў (монархія) . . .	498.000	20.300	Латвія (рэспубліка) . . .	66.000	2.500
Румынія з Бесарабіяй (монархія) . . .	296.000	16.000	Літва (рэспубліка) . . .	50.000	2.300
Чэха-Славацкая Рэспубліка . . .	140.500	13.600	Турецкая рэспубліка (эўропейская частка) . . .	27.000	1.600
Сэрбска-Харвацка-Славенская каралеўства (Паўднёва-Славянішчына) . . .	246.000	12.500	Альбанія (рэспубліка) . . .	28.000	1.400
Вугоршчына (рэспубліка) . . .	93.000	7.900	Эстонія (рэспубліка) . . .	43.800	1.250
Бэльгія (монархія) . . .	30.440	7.700	Гданск (вольнае места) . . .	1.920	357
Голандыя (монархія) . . .	34.200	6.850	Люксэмбург (монархія) . . .	2.586	270
Аўстрывія (рэспубліка) . . .	84.000	6.450	Клаіпэды (Мэмэль) . . .	2.700	141
Швэдзія (монархія) . . .	448.100	5.900	Ісляндыйя . . .	104.785	95
Португалія без Азорскіх астравоў і Мадэры (рэспубліка) . . .	88.740	5.600	Рэка (або Фіумэ) . . .	21	50
			Монако . . .	21	23
			Сан-Марыно . . .	60	12
			Ліхтэнштэйн . . .	159	8
			Андора . . .	452	5

**Падзел Эўропы на абшары.** Каб лепей, дакладней пазнаёміца з нашай часткай сьвету, мы падзеліме на абшары або на такія асобныя часткі, з якіх кожная мела-бы якія-небудзь важныя асаблівасці ў сваёй прыродзе й люднасьці. Перш за ўсё паводле агульнага агляду Эўропы

можна падзяліць яе на 3 галоўных абшары: 1) Паўднёва-Заходні, 2) Паўночна-Заходні і 3) Усходні. Кожны з гэтых абшараў мае свае асаблівасці ў паверхні, у клімаце, у выглядзе рак, у расыліннасці, у грунтох і ў працы чалавека (якія?). Агульны выгляд, або краявід усіх тых краёў, якія ўваходзяць у склад якога-небудзь аднаго з гэтых абшараў, калі ён зусім аднольковы, дык паўсюды мае асаблівы, уласцівы для данага абшару адбітак. Калі мы будзем дакладней, падрабязней разглядаць кожны географічны абшар Эўропы, дык убачым, што і яго можна падзяліць на асобныя часткі—староны, з якіх кожная будзе мець тყя ці іншыя асаблівасці. Таксама кожную старану можна падзяліць на яшчэ меншыя часткі—краіны і г. д. Чым на большы лік частак мы падзелім які-небудзь край, тым лягчэй нам будзе азнаёміцца з гэтым краем. Спачатку мы пазнаёмімся з агульнымі асаблівасцямі кожнага абшару, потым падзелім яго на староны, а важнейшыя староны падзелім на краіны.